

## ЗГОДА на апрацоўку асабістых дадзеных

1. Я, наведвальнік web-сайта ААТ «Гомсельмаш» [www.gomselmash.by](http://www.gomselmash.by) (далей – Сайт), свабодна, сваёй воляй і ў сваіх інтарэсах выказваю сваю згоду ААТ «Гомсельмаш», якое зарэгістравана па адрасе: 246004, г. Гомель, вул. Шашэйная, 41 (далей - Аператар), на апрацоўку маіх асабістых дадзеных, уключаючы збор, сістэматызацыю, захоўванне, змяненне, выкарыстанне, блакаванне, даванне, выдаленне асабістых дадзеных.

2. Мэты апрацоўкі асабістых дадзеных, на якія я даю згоду:  
усталяванне з карыстальнікамі Сайта зваротнай сувязі

3. Пералік асабістых дадзеных, на апрацоўку якіх я даю згоду:

прозвішча,

імя,

імя па бацьку;

месца жыхарства і (або) месца знаходжання;

кантактны тэлефон;

адрас электроннай пошты.

4. Тэрмін апрацоўкі асабістых дадзеных: 5 гадоў.

5. Я дазваляю апрацоўку асабістых дадзеных з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі.

6. Я згодны на перадачу асабістых дадзеных упаўнаважанай асобе аператара

СТАА «Беларускія хмарныя тэхналогіі» (220030, г. Мінск, вул. К. Маркса, 29, пам. 2) дзеля рэалізацыі мэты, на якую я даю згоду.

7. Мне растлумачана, што ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021 № 999-З «Аб абароне персанальных дадзеных» (далей – Закон) я маю наступныя правы:

7.1 на водгук згоды на апрацоўку асабістых дадзеных (артыкул 10 Закона);

7.2 на атрыманне інфармацыі, якая тычыцца апрацоўкі асабістых дадзеных (артыкул 11 Закона);

7.3 на атрыманне інфармацыі аб даванні асабістых дадзеных трэцім асобам (артыкул 12 Закона);

7.4 патрабаваць унясення зменаў у асабістыя дадзеныя (артыкул 11 Закона);

7.5 права патрабаваць спынення апрацоўкі асабістых дадзеных і (або) іх выдалення (артыкул 13 Закона);

7.6 на абскарджанне дзеянняў (бяздзейнасці) і рашэння аператара, звязаных з апрацоўкай асабістых дадзеных (артыкул 15 Закона);

7.7 на пакрыццё маральнай шкоды, нанесенай незаконнай апрацоўкай асабістых дадзеных (артыкул 19 Закона).

8. Мне растлумачана, што рэалізаваць правы, названыя ў пунктах 7.1-7.5 я магу праз падачу аператару пісьмовай заявы па адрасе 246004, г. Гомель, вул. Шашэйная, 41; па пункту 7.6 праз зварот у Нацыянальны цэнтр абароны персанальных дадзеных Рэспублікі Беларусь, у парадку, устаноўленым заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб; па пункце 7.7 праз зварот у суд.

9. Я інфармаваны(а), што ў выпадку згоды мае асабістыя дадзеныя будуць апрацоўвацца аператарам у адпаведнасці з мэтай дадзенай згоды.

10. Я інфармаваны(а), што ў выпадку маёй адмовы ад згоды аператар будзе вымушаны адмовіць мне ў апрацоўцы майго электроннага звароту.

11. Я пацвярджаю, што прадстаўленыя асабістыя дадзеныя належаць мне, усе прадстаўленыя мной звесткі з'яўляюцца напэўнымі.